

Права

ЛІЧБАВІЗАЦЫЯ І ДЭБЮРАКРАТЫЗАЦЫЯ «АДНАГО АКНА»

Спасціць, удасканаліць і ўпарадкаваць працэдур. На гэта скіраваны Указ Прэзідэнта № 202 «Аб службе «адно акно», які ўступіць у сілу 27 лістапада. Ён таксама мусіць даць дакладнае прававое рэгуляванне: як павінна дзейнічаць служба, якімі валодаць паўнамоцтвамі, што яна можа, а што не, растлумачыў сутнасць дакумента Валерый МІЦКЕВІЧ, намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта.

Ён падкрэсліў, што сёння службы «аднаго акна», якія існуюць у мясцовых органах улады, не маюць прававой асновы, і гэта нярэдка вядзе да недапрацовак, асабліва ў рэгіёнах.

— Калі чалавек звяртаецца па даведку, што ён мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, гэтую паперу па заяве грамадзяніна яму павінны даць у «адным акне», аднак нярэдка яго адпраўляюць у іншыя інстанцыі па атрыманне іншых даведак. Аднак гэта павінны рабіць супрацоўнікі службы, — прывёў прыклад Валерый Міцкевіч. — Чым больш дакладна ўсё ўрэгулявана і чым менш магчымасцяў для меркавання ў служачага, які выконвае свае абавязкі, тым менш карупцыйнай рызыка.

Прымусяць выканкамы больш увагі ўдзяляць службам, каб яны пачалі працаваць так, як гэта прадпісана Дырэктывай № 2, — задача, якую ставіць перад сабой Міністэрства юстыцыі Беларусі, якое каардынуе дзейнасць «аднаго акна» на рэспубліканскім узроўні.

— Мы маем прапановы па ўдасканаленні ўсяго працэсу

ў дачыненні да скарачэння адміністрацыйных працэдур і рашэння пытанняў па іх звязцы, — заўважыў Ігар ТЫШУНСКІ, намеснік міністра юстыцыі. — Напрыклад, грамадзянін, які атрымаў дазвол на перапланіроўку кватэры, павінен хадзіць з ім па адпаведных інстанцыях, каб яму аформілі гэтыя змены. І гэта ўжо прыклад звязкі. Каб пазбегнуць такіх дадатковых працэдур, лагічна даць магчымасць чалавеку, напрыклад, напісаць дзве заявы ў «адно акно» або адну заяву з дзвюх частак. А служба «аднаго акна» сама ўжо перадасць дазвол на перапланіроўку ў адпаведныя інстанцыі.

Усе сэрвісы ў краіне пераходзяць на лічбавы фармат, і ў гэтым накірунку рухаюцца і службы «аднаго акна».

Аднак перш чым дасягнуць гэтага, трэба аб'яднаць базы абласцей у адну, «каб яны бачылі адна адну», і выбраць найбольш прыдатную праграму, падкрэсліў Ігар Тушыньскі.

Спецыялісты настроены на тое, каб разгрузіць службы «аднаго акна» ад адміністрацыйных працэдур і зрабіць выдачу даведак цалкам электроннай. Аднак неабходны будуць інфармацыйныя пасярэднікі: натарыусы, пошта. У прыватнасці, старым людзям, якія нават пенсіі не хочуць пераводзіць на картку, а лічаць за лепшае прыйсці на пошту. Пенсіянеры змогуць звярнуцца да натарыуса, каб атрымаць пэўную даведку з інфармацыйнага рэсурсу, дадаў намеснік міністра.


Ірына СІДАРОК.



Англічанін прэзентаваў даведнік па Беларусі

Пісьменнік і юрыст Найджэл РОБЕРТС напярэдадні паказаў сваю працу ў Міністэрстве спорту і турызму нашай краіны

У кнізе, якая, па словах аўтара, ужо карыстаецца папулярнасцю ў Англіі, сабраны не проста пералік слава-тасцяў Беларусі, а аўтарскі, часам эмацыянальны, але заўсёды шчыры аповед пра краіну, сустрэчы з людзьмі, удзел у цікавых падзеях.



«Я імкнуся расказваць простыя чалавечыя гісторыі, якія дапамагаюць лепш зразумець мясцовых жыхароў, іх норавы, звычкі, менталітэт, — кажа Найджэл Робертс. — У кнігах таксама змяшчаюцца практычныя парады: што паглядзець, якія

стравы нацыянальнай кухні пакаштаваць, у якія куткі краіны зазірнуць. Мне пішуць суайчыннікі, што пасля чытання даведніка ім было значна прасцей вандраваць па Беларусі. Я даўно ўжо палюбіў гэтую краіну і хачу, каб замежнікі сюды прыязджалі часцей».

Упершыню ў Беларусі Найджэл Робертс пазнаёміўся ў 2001 годзе, праз сем гадоў ён выдаў першы даведнік па нашай краіне накладам 4,5 тысячы асобнікаў, выданне пасля чаго разляцелася сярод англійскіх чытачоў. За гэтыя гады Найджэл Робертс пабываў у Беларусі больш за 30 разоў.


Падчас перагавораў з намеснікам міністра спорту і турызму Беларусі Міхаілам ПАРТНЫМ прагучала прапанова зрабіць адмысловы выпуск даведніка, прысвечаны II Еўрапейскім гульням 2019 года ў Мінску. У кнізе могуць быць сабраны звесткі аб спартыўных аб'ектах, на якіх пройдуць Гульні, людзях, якія займаюцца гэтым маштабным праектам, а таксама месцах, якія замежныя турысты змогуць наведаць. Найджэл Робертс адказаў, што з задавальненнем возьмецца за напісанне такога даведніка.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Ведай нашых!

Універсітэцкая навука — на арбіце!

Спадарожнік BSUSat-1 Белдзярж-універсітэта пасля выведзены на арбіту. Знакавая падзея ў гісторыі вядучай ВНУ адбылася 29 кастрычніка 2018 года ў 03.43 (па мінскім часе). Нанаспадарожнік БДУ стаў першым універсітэцкім спадарожнікам у сістэме беларускай адукацыі і трэцім аб'ектам айчыннага паходжання на калязямной арбіце.



BSUSat-1 быў запушчаны ў Кітаі з касмадрома Цзюцюань (JSLC) і пасля выведзены на арбіту вышыняй больш за 500 кіламетраў над паверхняй Зямлі! У дадзены момант з апаратам устаноўлена і падтрымліваецца ўстойлівая сувязь, яго бартавыя сістэмы паўнаўдасна функцыянуюць.

Параметры апарата складаюць 20x10x10 см³, маса — крыху больш за 1,6 кг. Пры нязначных габарытах ён валодае ўсімі характарыстыкамі вялікіх універсальных спадарожнікаў: абсталяваны сістэмамі энергазабеспячэння, кіравання, арыентацыі і стабілізацыі, тэлекамунацый, комплексам тэхналагічнай і навукова карыснай нагрукі. На спадарожніку ўстаноўлены лічбавая камера, радыяцыйны спектрометр, інфрачырвоны дэтэктар і іншае спецыяльнае абсталяванне.

Праграмнае забеспячэнне для работ спадарожніка распрацавана вучоны-

мі БДУ. Палётная праграма стваралася індывідуальна пад тэхнічны характарыстыкі ракеты-носьбіта, службовай платформы спадарожніка і мэтавай апаратуры.

Універсітэцкі спадарожнік дазволіць выканаць шырокі спектр задач. У навуковых мэтах будзе праводзіцца даследаванне радыяцыйных палёў калязямной прасторы, радыяцыйнай трываласці электронных элементаў, дыстанцыйнае зандзіраванне Зямлі.

Адукацыйны складнік дазволіць выкарыстоўваць нанаспадарожнік як вучэбна-навуковую лабараторыю. Разам з наземным комплексам кіравання, прыёму і апрацоўкі даных студэнты ў рэальных умовах змогуць асвойваць касмічныя тэхналогіі і праводзіць навуковыя даследаванні. Акрамя таго, яны ўжо атрымалі

ўнікальны вопыт поўнага цыклу распрацоўкі, стварэння і выкарыстання ўласных касмічных апаратаў, прымаючы актыўны ўдзел у распрацоўцы.

Першыя пазыўныя спадарожнікі БДУ выкладчыкі і студэнты змаглі пачуць 30 кастрычніка — у дзень нараджэння ВНУ. Над тэрыторыяй Беларусі апарат будзе пралятаць шэсць разоў у суткі, знаходзячыся ў зоне радыёбачнасці 10—11 хвілін. Перадача інфармацыі будзе праходзіць у радыямаатарскім дыяпазоне. Таму, валодаючы мінімальнымі сродкамі прыёму, атрымаць даныя са спадарожніка могуць усе арганізацыі і прыватныя асобы.

Атрыманая спецыялістамі розных краін інфармацыя будзе акумулявацца на спецыяльна створаным інтэрнэт-партале. Ім зможа карыстацца ўся сусветная навуковая супольнасць, якая займаецца распрацоўкай службовай платформы, мэтавай нагрукі звышмальных касмічных апаратаў, фундаментальнай космафізікай, астрафізікай, вывучэннем радыяцыйных паясоў Зямлі, верхніх слаёў атмасферы і г. д.

Запуск уласнага нанаспадарожніка стаў вынікам дзесяцігадовай працы калектыву супрацоўнікаў і студэнтаў Цэнтра аэракасічнай адукацыі, факультэта радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій і фізічнага факультэта БДУ.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Будзь у курсе! «Белавія» запусціла прамы рэйс у Кішынёў

Авіякампанія «Белавія» выканала першы рэйс па новым маршруце Мінск — Кішынёў — Мінск.

— Рэгулярныя палёты ў Міжнародны аэрапорт Кішынёў у сталіцы Рэспублікі Малдова будуць ажыццяўляцца пяць разоў на тыдзень. Вылеты з Мінска — у 13.00 па аўторках, чацвяргах і нядзелях, у 8.00 — па панядзелках і пятніцах. З Кішынёва самалёты будуць вылятаць у 14.05 па аўторках, чацвяргах і нядзелях і ў 9.05 па панядзелках і пятніцах, а прыбываць у Нацыянальны аэрапорт Мінск у 16.30 і 11.30 адпаведна, — паведаміла спецыяліст па сувязях з грамадскасцю авіякампаніі «Белавія» Вольга ШЧУКО.

Час палёту зойме прыкладна паўтары гадзіны. Кошт палёту ў адзін бок — ад €83, ад €153 — туды-назад. Плануецца, што палёты будуць ажыццяўляцца на самалётах тыпу Embraer 175 умяшчальнасцю 64 пасажыры ў эканом-класе і 12 — у бізнес-класе.

Адкрыццё прамога рэйса дазволіць умацаваць бізнес-сувязі арганізацый дзвюх краін, а таксама дасць магчымасць авіякампаніі працягваць нарошчваць транзітныя патокі і фарміраваць вузлавы хаб на базе Нацыянальнага аэрапорта Мінск.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Ну і ну!

Скралі з вуліцы... канапу

3 просьбай аб аказанні дапамогі ва ўстанаўленні асобы, якая ўчыніла крадзеж канапы коштам каля 300 рублёў, у міліцыю звярнулася жыхарка Цэнтральнага раёна г. Мінска.

Высветлілася, што гаспадыня гэтай мэблі пераносіла рэчы на вуліцу ў сувязі з пераездам. Праз некаторы час пасля таго, як канапа была вынесена на вуліцу для пагрузкі, жанчына выявіла яе прапажу.

У ходзе правядзення аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў супрацоўнікамі міліцыі было ўстаноўлена, што крадзеж канапы здзейснілі 56-гадовы мужчына-сантэхнік, які раней прыцягваўся да крымінальнай адказнасці за ўчыненне аналагічнага злачынства, а таксама яго 45-гадовы знаёмы.

Зламыснікі за крадзеж могуць атрымаць пакаранне ў выглядзе грамадскіх работ або штрафу, або папраўчых работ на тэрмін да двух гадоў, або арышту, або абмежавання волі на тэрмін да трох гадоў, або пазбаўлення волі на той жа тэрмін, паведамілі ў Цэнтральным РУУС г. Мінска.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Открытый повторный аукцион № 34/16/4 по продаже роботизированного сварочного комплекса				
Организатор аукциона	ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8, г. Минск, 220015, Республика Беларусь, телефон/факс: + 375 (17) 256-61-35			
Аукцион состоится 22.11.2018 в 11.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701. Продавец – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)				
№ лота	Предмет аукциона	Местонахождение	Начальная цена продажи с учетом НДС, руб.	Сумма задатка по лоту, руб.
1	Роботизированный сварочный комплекс РТК-102.09, 2013 года выпуска, заводской № 375/054А	Гомельская область, Мозырский район, Козенский сельский совет, 15	93 209 руб. 38 коп.	8 000
Порядок проведения и выбора победителя	Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости предмета аукциона. Победителем объявляется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае, когда в аукционе примет участие один участник либо на аукцион явится один участник (далее – единственный участник), предмет аукциона продается этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия			
Прием заявлений	Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8. Последний день приема заявлений: 19.11.2018 до 17.00			
Задаток	Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких лотов – задаток вносится для каждого из предметов аукциона). Банковские реквизиты: – для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22; – для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в долларах США (USD) – расчетный счет BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22. Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068. Назначение платежа: «Задаток согласно Извещению о проведении повторного аукциона № 34/16/4 по лоту № _____»			
Затраты	Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по фактическим затратам, определенным в соответствии с Положением о порядке организации и проведения повторного аукциона № 34/16/4. Победитель аукциона (единственный участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Организатора сумму затрат на организацию и проведение аукциона в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения			
1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, заключенному по результатам аукциона. Участником, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона. 3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 20 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по договору купли-продажи – в течение 30 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке				
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА: + 375 (17) 256-61-35 • + 375 (25) 549-86-22. Игорь Садливский auction@expertiza.by Подробная информация у нас на сайте: http://www.expertiza.by				